

Конкурсы


Ларыса Таірава

АДКАЗЫ НЕ НА ЎСЕ ПЫТАЮТСЯ

Наталля Карнеева.
Фёдар Волкаў.



Васіль Ляшчынскі.
Ала Аўраменка.



МУЗЫКА

Другі конкурс імя І. Жыновіча — гэта не толькі свята народнайнструментальнага мастацтва. Гэта дзесяць дзён нялёгкай працы, хваляванняў, радасці і расчараванняў. Тры туры вострага змагання. Больш за 70 удзельнікаў па шасці спецыяльнасцях — такія маштабы падзеі, якія адбываюцца раз на трох гады.

Важней асаблівасцю гэтага конкурсу з'яўляецца тое, што ён праводзіўся ў трох узроставых групах. Самыя юныя музыканты, навучэнцы ДМШ, спаборнічалі летась у сакавіку ў Пінску. Затым у Гомелі сваё майстэрства дэманстравалі навучэнцы музучылішчай. Нарэшце, у Мінску прайшоў агляд студэнтаў ВНУ — тых, хто дасягнуў вяршыню выканальніцкага майстэрства.

У складзе журы былі вядучыя прадстаўнікі народнайнструментальнага мастацтва Беларусі, выкладчыкі БДК і вучылішчай, артысты філармоніі і радыё, кампазітары, госьці з Польшчы прафесар Яўхім Піхура.

Згодна традыцыі, спецыяльна да конкурсу насы кампазітары напісалі новыя творы, якія былі ўключаны ў праграму як абязвязковыя. Так, баяністы і акардэністы на I туры выконвалі «Тры фрагменты» А. Залётнева, цымбалістам падарыў п'есу «Матылі» В. Войцік, дамрысты ў II туры выконвалі «Скерца» Г. Ермачэнкава, гітарысты — «Прэлюдыю» М. Жывалеўскага, у балалаечнікаў абязвязковым было «Скерца» У. Солтана. На жаль, некаторыя абязвязковыя творы, паказаныя на конкурсе, насілі эксперыментальныя характеристары. Кампазітарскіх удач сярод іх было няшмат.

Першы тур конкурсу, нягледзячы на секцыйныя характеристары (ён адбываўся ў трох залах з раздзельнай работай журы), вызначаўся нейкай урачыстасцю, асаблівым хваляваннем. Першы тур — «пробы каменя», першы ру́беж, на якім заўсёды ляжыць адбітак адказнасці, які вызначаеца лепшай падрыхтаванасцю ўдзельнікаў у падрыхтаванні з наступнымі этапамі конкурсу.

Другі тур адбываўся ўжо ў зале Белдзяржкансерваторыі і слухаўся журы ў поўным складзе. Ён быў цікавы больш свободнай, разнастайнай праграмай, хоць і на гэтым этапе былі свае аблежаванні.

Канчатковы вынік вырашаўся на заключным, трэцім туры, дзе згодна традыцыі фіналісты выступалі з аркестрам у зале Белдзяржфілармоніі. Ды не ўсе: гітарысты, напрыклад, ігралі свае канцэрты «пад фартэпіяна», тым самым выявіўшы арганізацыйную недапрацоўку фіналу: не знайшлося належнага аркестра, не хапіла грошай, не былі готовы аркестравыя партытуры гітарных канцэртаў... Да ўдзелу ў фінале прыцігнулі два калектывы: Дзяржаўны аркестр імя І. Жыновіча пад кірауніцтвам М. Гапеева, які акампаніраваў цымбалістам і балалаечнікам, і аркестр народных інструментаў БДК пад кірауніцтвам С. Кафанава, на долю якога выпала асноўная на-грузка фіналу.

З 22 удзельнікаў першага тура па спецыяльнасці баян да трэцяга дайшлі толькі чатыры, прычым ніхто з іх не быў адзначаны вышэйшим лаўрэацім званнем. Другое месца падзялілі два вельмі розныя па прыродзе музыканты — І. Гайдзя і А. Шапашнік, студэнты БДК. І. Гайдзя паказаў добрыя музычныя здольнасці. Ягонае выкананне Канцэрта Шышакова ў фінале вызначалася выдатным адчуваннем формы, мяккім лірызмам, годнай прафесійнай вывучкай. Для А. Шапашніка характеристыка інтелектуальнасць, уменне свободна арыентавацца ў складаных перыпетыях сучаснай музыкі, упэўнена весці за сабою аркестр. Тому, напэўна, найбольш удала ў ягоным выкананні ў яскрава-эмакцыйным, сучасным ключы працуяла Канцэрт-паэма Рэнікава.

Кожны конкурс упрыгожваюць яго лідэры. У падрыхтаванні з мінулы аглядам, які падарыў нам І. Яраш і І. Шэлега, сёлетні крыху расчараўваў знаўцаў. Фізічна немагчыма да кожнага конкурсу падрыхтаваць такіх спе-

Выступленне лаўрэата конкурсу на заключным канцэрце.




цыялістай, як І. Яраш, якая, дарэчы, на апошнім міжнародным конкурсе ў Клінгенталі заняла другое месца. І таму такі вынік конкурса лічы натуральным: у баяністай ўсё ж ёсьць добры падмурок і баражате поле для дэйнасці. Яны маюць магчымасць выйсці на ўсесаюзны і міжнародныя конкурсы. Такой перспектывы ў прадстаўнікоў іншых спецыяльнасцяў амаль няма. І насы выхаванцы пачалі ўсё смяляць заяўляць пра сябе на гэтых конкурсах. Так, І. Шэлег удзельнічаў у міжнародным конкурсе ў Клінгенталі, М. Слюсар стала дыпламантам Маскоўскага міжнароднага конкурсу.

Але што выклікае недаўменне, дык гэта рэпертуар баяністай, які скрэзь складаеца з ультрасучаснай музыкі, якую нават спецыялісты ўспрымаюць з цяжкасцю. Да прыкладу, у праграме першага тура абязвязковым было «Тры фрагменты» А. Залётнева, затым буйная форма (часцей за ўсё Зубіцкі, Нагаев, Кусякоў), і толькі ў канцы гучаў твор рускага кампазітара, што чалавече вуха засвойвала натуральна. Ды ўсё адно: творы Зубіцкага, Залётнева, Нагаева ўспрымаюць надзвычай складана, на прыкладзе такой музыкі цяжка вызначыць талент і майстэрства выкананіць. Конкурс ператвараеца нібы ў спартыўнае спаборніцтва на баянах, якое адпуджвае слухачоў не толькі ад конкурсу, але і ад баяна. Некаторыя апраўдаюць такую праграму тым, што, маўляў, трэба папулярызаваць арыгінальны рэпертуар, што такую музыку і нават больш складаную выконваюць на Заходзе, і таму праграма баяністай арыентавана на ўсесаюзны і міжнародныя конкурсы. Разумею: магчыма і нават трэба іграць та-

МУЗЫКА

кую музыку, але ж не ў такой колькасці! Колькі ж можна азірацца на Захад? Ці не таму там выконваюць такую музыку, што іншай не маюць? Ці не час нам самім выходзіць на міжнародную арэну з уласным па-сапраўднаму арыгінальным рэпертуарам? А ён ёсьць, таму што мы, як нікто ў свеце, валодаем выдатнай музыкай для баяна. Дзе яшчэ ёсьць Грыдзін і Яшкевіч з іх бліскучымі апрацоўкамі, з талентам, падобным да таленту Цыганкова? Мне сказаі, што Грыдзін, маўляў, не працаваў у буйной форме. Вось гэтая форма! А калі падумаць пра змест?



На маю думку, конкурсы неабходна набліжаць да слухаючай, зрабіць іх больш даступнымі для масавай аудыторыі, а не замыкацца ў вузкім элітарным коле спецыялістаў.

Узровень акардэністаў быў крыху вышэйшы ў параўнанні з мінулым, першым конкурсам. Сярод трох удзельніц фіналу другую прэмію атрымалі студэнткі IV курса БДК Н. Карнеева — музыкант яркага даравання і вялікіх патэнцыяльных магчымасцяў, і А. Зыба, якую вызначаюць засяроджанасць, стабільнасць, артыстызм. Менавіта яна атрымала прыз кансерваторыі за лепшое выкананне Канцэрта-паэмы Рэпнікова.

З першага тура сярод гітарыстаў лідэрам зрабіўся Ф. Волкаў. У ім перш за ўсё падкупляе інтэлігентнасць, высокая выканальніцкая культура, разуменне стылю. Ягоны Бах (Саната № 1) быў бездакорны. Лёгка, вытанчана, віртуозна быў выкананы эцюд «Калібры» Сігрэраса. Нельга не згадаць і ягоную інтэрпрэтацыю славутай II часткі канцэрта «Аранхуэз» Х. Радрыга. Ф. Волкаў зачараваў залу сваім натхненнем!

Б. Трусаў вызначае надзвычай маторная тэхніка. Малакаму ўдавалася дасягнуць на гітары такой віртуознасці. Дастатковая згадаць ягоныя галаваломныя пасажы ў «Салірысе», «Санаціне» Паганіні і яскравае, артыстычнае выкананне фіналу канцэрта «Аранхуэз» у трэцім туры. А ягоная трактоўка аваўтаковай «Прэлюдіі» М. Жывалеўскага, як засведчыў сам аўтар, была найбольш пераканальная. Усё гэта дазволіла Б. Трусаў стаць на адной прыступцы з Ф. Волкавым — абодва занялі другое месца.

Кожны конкурс — змаганне, тут непазбежныя страты. Згодна з дружным меркаваннем слухаючай, значней страйт у гітарыстаў быў выкладчык Гродзенскага музчульішча У. Захараў. Гэта тонкі, граматны і сур'ёзны музыкант. Логікай, адчуваннем формы, эмацыйнальнай аддачай вызначалася ягонае выкананне Сюіты Пансэ. У лічаныя імгненні «прашалясцёй крыльцамі» эцюд «Калібры» Сігрэраса, у якім музыкант уразіў публіку надзвычайнім майстэрствам. На жаль, у другім туры У. Захараў не здолеў цалкам рэалізаваць свой багаты патэнцыял



(яму здрадзіла «Кардова» Альбеніса).

Сярод удзельнікаў конкурсу нельга было не заўважыць М. Жураўлёва, чыё выкананне вызначалася нязвыклай свежасцю, натуральнасцю, пранікнёнаі музыкальнасцю. Асабліва ўдалася яму Саната Сора. А вось «Д'ябальскі эцюд» Дзюарта — не ягоная стыхія. Мне здаецца, што такому музыканту, як М. Жураўлёў, цяжка пераадолець конкурсны марафон з ягонай усёеднасцю. Тут варта было б падумаць, як зрабіць, каб не М. Жураўлёў і іншыя прыстасоўваліся да конкурсу (тут заўсёды будуць зрывы), а каб знайшлася такая форма агляду, дзе б яны паказалі сябе найбольш яскрава. Гэта можа быць конкурс аднаго стылявога накірунку ці кампазітара (па прыкладу конкурсу Шапэна ў піяністай) ці нават фестываль.

Што да стабільнасці, дык у гітарыстаў назіраўся значны контраст паміж першым і другім турамі. Калі ў першым туры быў відаць сур'ёзны, руплівы падыход і грунтоўная падрыхтоўка амаль усіх музыкантаў, дык другі тур быў многімі падрыхтаваны не вельмі старанна. У конкурсных праграмах гітарыстаў адчувалася некаторая стылявая аднапланавасць і празмерная рэгламентацыя, якія стрымлівалі мастакоўскія памкненні выкананіцца. Згодна з меркаваннямі спецыялістаў, гітарысты адышлі ад свайго традыцыйнага рэпертуару. Умовы конкурсу па гітары не згадваюць узору народнай музыкі, мала музыкі іспанскай.

Наогул з гітарай склалася ў нечым парадаксальная сітуацыя. З аднаго боку, цяжка знайсці больш папулярны і любімы народам інструмент. З другога — у галіне гітарнага выкананства сапраўдных спецыялістаў, якія дасканана-

МУЗЫКА

ла валодаюць інструментам,— адзінкі. Прычыну такої з'явы, на маю думку, трэба шукаць на першых прыступках адукацыйнай лесвіцы. Не сакрэт: пачынаючы з ДМШ, на гітару дзеци найперш звяртаюць увагу. Выбіраючы з масы ахвотных найлепшых, педагогі пачатковага звяза ў сваёй большасці не лічаць патрэбным займацца ўзмоцненай падрыхтоўкай. Вось і плывуць у стыхійным моры педагогічнай безадказнасці і неабавязковасці здольныя людзі, пэўная частка якіх даплывае нават да кансерваторыі. Ды за гэты час іх напалову развітая здольнасці паспяваюць высахнуць ад педагогічнай абыякавасці і няявігі, непатрабавальнасці і ляноўты. Чаго тады здзіўляцца адсутнасці высокага мастацтва і прафесіяналізму?

Акрамя таго, не можа не адбіцца на сітуацыі зусім нядайняе яшчэ пагардлівае стаўленне да гэтага інструмента з боку высокага кіраўніцтва ад культуры, боязь, што гітара выцесніць рускія і беларускія інструменты. Доўгі час развіццё гітарнага выкананія ў рэспубліцы свядома стрымлівалася. На шчасце, сёння сітуацыя карэнным чынам змянілася: як паказаў конкурс, узровень выкананія на гітары ў нас расце.

У развіцці домравага мастацтва сёлетні конкурс з'яўўся новым этапам. Гэтым разам дамрысты парадавалі і большай колькасцю ўдзельнікаў (12 чалавек супраць 9 на першым конкурсе), і разнастайнай праграмай, і тым, што сярод дамрыстаў рэспублікі з'яўўся, нарэшце, абсолютны лідар — студэнтка IV курса БДК А. Аўраменка. Здзіўляючы, надзвычай тонкі і глыбока змястоўны музыкант! У яе выдатны аксамітны гук, бісерная тэхніка, высокая выканальніцкая культура і выдатная школа. Але найбольш істотная, бадай, рыса — змястоўнасць, асэнсаванаць яе выканання, што вельмі выразна прайвася ў Капрысе № 5 А. Цыганкова для домры сола, дзе музыкант здолела падпрадаваць сабе складанейшыя тэхнічныя перашкоды, пабудаваць лагічна завершаны ланцуг музычных вобразаў. Выдатна прагучала хвосткае, калючое Канцэрціна Малых з пяшчотнай сярэдніяй часткай, рафінаваная, вытанчаная мініяцюра «Вальс-жарт» Шастаковіча. У фінале А. Аўраменка выступала з температурой, аднак упэўнена вяля за сабой аркестр, прадэмантраваўшы ў Канцэрце Краўчанкі мужнасць і волю да перамогі.

Другое месца ў дамрыстаў засталося свабодным, трэціе занялі студэнт V курса БДК У. Воранаў і выкладчык ДМШ С. Барэйка, дыпламантка Першага конкурсу імя І. Жыновіча. Яна — цікавы музыкант, выдатна валодае інструментам. У яе руках домра спявае, лашчыць слых крыштальна чыстым гукам. Яўнай удачай трэба назваць выкананне Фоліі Карзлі-Крэйслера, але на другім туры ёй не хапіла стабільнасці.

У. Воранаву ўласцівы здоровы авантурыйзм, тыпова мужчынскі падыход да выканання, вялікі запас унутранай энергіі. Дастатковая згадаць галаваломны тэмп у «Бурлесцы» Шастаковіча, з якім ён ледзь даў рады, «Трэлях д'ябла» Тарціні. І разам з тым выдатна была паказана мініяцюра «Вальс пад катрынку» Рабава...

Наогул, дамрысты прадэмантравалі волю, мэтаскіраванасць. У штодзённай напружанай працы, пастаянным пошуку яны адкрываюць усё новыя нязведенаныя даля-гляды канцэртнага выкананія. У наш імклівы, напоўнены гучнымі падзеямі час маленская домра, якая літаральна тоне ў абдымках музыканта, не траціць спадзеванняў выжыць. Больш таго: дзякуючы намаганням выкананцаў і педагогаў гэты інструмент паспяхова развіваецца. Станаўчы ўплыў на працэс робіць імя выдатнага музыканта А. Цыганкова. Ягоныя бліскучыя апрацоўкі, транскрыпцыі, капрысы для домры сола — сапраўдная рэвалюцыя домравага выкананія. А. Цыганкоў часты госьць у Беларусі, ён не толькі выступае з канцэртамі, але і наладжвае творчыя сустэречы, дзеліцца вопытам. І вось гэты бог усіх

Святлана Загуменкіна і Дзяржаўны аркестр народных інструментаў Беларусі.

Ніна Слюсар, Міхась Казінец і Алена Зыба.

Іосіф Гайдзя.



дамрыстаў, Паганіні нашага часу аказаўся ў зале кансерваторыі ў час другога тура! Я ўяўляю сабе, што адчуваю ад сябе канкурсанты...

Балалайка на конкурсе была самым малаліком інструментам: выступіла толькі шэсць чалавек, з якіх двое выйшлі ў фінал. З самага пачатку студэнты БДК В. Ляшчынскі і С. Носаў вылучыліся сярод іншых, і толькі фінал вырашыў лёс іх спаборніцтва. В. Ляшчынскі заняў другое месца, упэўнена выкананы Канцэрт Васіленкі. Калі гэтamu музыканту ўласцівая музыкальнасць, грунтоўнае стаўленне да нотнага матэрыялу (ягонае выкананне абавязковай п'есы У. Солтана прызнана лепшым), дык С. Носава вызначаюць лёгкасць, свабода выканання. Ён гутарыць з балалайкай з непасрэдным артыстызмам, выдатна прагучаў у яго выкананні Вальс Васіленкі, але вось Чакона Віталі ў пералажэнні для балалайкі істотна паярпела.

Конкурсныя праграмы балалаечнікаў не вызначаліся разнастайнасцю. Чамусьці ў другім туры трэба было выконваць творы Васіленкі, у трэцім — таксама. Няўко, акрамя твораў Васіленкі, на балалайцы няма чаго іграць??

І вось тут міжволі пачынаеш сумнівацца адносна перспектыв гэтага інструмента. Можа і сапраўды з яго не-магчыма больш нічога «выцісніць»? Ды я згадваю выкананне С. Рэгеля і Г. Бранкоўскага — лаўрэатаў першага конкурсу, і з жалем канстатую: мы пачынаем адвыкаць ад сапраўднага гуку балалайкі, таму што рэдка яго чуем.

Колькасць балалаечнікаў у нас катастрофічна змяншаецца. Баюся, што неўзабаве балалайку занясуць у своеасаблівую «чырвоную кнігу». Не сакрэт жа, што вучыц-

МУЗЫКА

ца іграць на балалайцы ў музычных школах дзяцей не ўтварыць. І разам з тым... Неяк з сяброўкай я зазірнула ў магазін «Ноты», дзе яна прасіла дапамагчы ёй выбраць ноты рускіх народных песень для балалайкі. Аказалаася, што нотны матэрыял для балалайкі быў заказаны ёй з Германіі: нямецкія дзецы вывучаюць наш інструмент. Гэтак жа сама некалькі гадоў назад у Ленінградзе я адкрыла для сябе значную практычную ўвагу людзей з-за мяжы да балалайкі. У гутарцы з прафесарам Ленінградскай кансерваторыі высветлілася, што ў яго бярэ ўрокі жонка шведскага консула. Ігры не на фартэпіяна, не на скрыпцы — на балалайцы! У сябе ж зрабілася неяк сорамна трывамаць балалайку ў руках. Калі гэтак пойдзе далей, дык хутка балалаечнікаў-прафесіяналу мы будзем вымушаны запрашаць з-за мяжы і за валюту.

Добра вядома, што на Алімп куды лягчэй узысці, чым на ім утрымацца. У гэтым сэнсе пацвердзілі сваё лідерства цымбалісты. Гэта была адзіная спецыяльнасць, прадстаўнікі якой занялі ўсе прызы вымушаны для ўдзельнікаў фіналу.

Імя В. Мішулы добра вядомае яшчэ з мінулага конкурсу. Тады яна заняла другое месца і, здавалася б, атрымала ўсё: лаўрэацкае званне, паспяховыя канцэртныя выступленні (напрыклад, са Смаленскім народным аркестрам). Гэта задаволіла б хіба кожнага музыканта, толькі не В. Мішулу. Воляй, артыстызмам, майстэрствам яна даказала, што можа быць толькі першай. Маючы конкурсны і канцэртны вопыт, значны адпрацаваны рэпертуар, яна ішла да перамогі ўпэўнена. З асалодай, надзвычай яскрава, пераканальна яна выконвае ўсё: «Кампанэлу», «Паганіні — Крэслера», «Іспанскі танец» да Фалы, Канцэрт № 3 Д. Смольскага. Аднак мне падаўся спрэчным яе зварот да фіналу скрыпічнага канцэрта Чайкоўскага. Думаю, такія шэдэўры лепш пакідаць у недатыкальнасці.

Сярод цымбалістак нельга было не заўважыць Л. Нікольскую і С. Загуменкіну, якія занялі другое месца. Л. Нікольская бліскучая пераадолела «мefістофельскія выбрыкі» ў Фантазіі на тэмы оперы «Фауст» Гуно. Надзвычай цікавая яе інтэрпрэтацыя ультрасучаснай Такаты В. Кузняцова для цымбалу сола. С. Загуменкіну вызначаюць прыемны гук, акуратнасць выканання, грунтоўная вывучка. Яе фінальнае выступленне з Канцэртам № 2 Д. Смольскага было, бадай, найбольш удалое. Добрыя музычныя магчымасці паказала В. Дабрыніна. Сваім тонкім, вельмі ашчадным стаўленнем да гуку, уменнем чуць і глыбока асэнсоўваць матэрыял, багатай палітрай фарбай яна нагадала мне Н. Кавалеўскую. Застаецца шкадаваць, што такая рэдкая якасць, як віртуознасць, сёння дэвальвалася, у выніку чаго В. Дабрыніна заняла толькі трэцяе месца.

Конкурс — гэта своеасаблівы вынік, паказычык узроўню народнай інструментальнага выкананія. І калі першы конкурс імя І. Жыновіча паказаў яркія асобы, лідэраў, дык другі зварухнуў сярэдняе звяно выкананія, сцвердзіў іх безумоўны рост.

Прыемна адзначыць, што цымбалы сярод жанраў выкананія ў нас вядучую ролю. Беларуская цымбалічная школа на чале з Я. Гладковым і Т. Сергіенка — нязвычая, унікальная з'ява ў сістэме агульнанацыянальных каштоўнасцяў. Менавіта ў Беларусь імкнунца музыканты з Калмыкіі, Таджыкістана, В'етнама — краін, чыё інструментальнае музычнае мастацтва мае падобную да цымбалінай аснову гуказдабывання.

Разам з тым конкурс паказаў шэраг агульных для ўсіх жанраў праблем, галоўная з якіх — інструментарый. Добры інструмент для музыканта — гарантня поспеху, гэта ягонае жыццё і творчы лёс. Асабліва востра стаіць пытанне вырабу інструментаў па індывідуальных заказах. У галаве не ўкладваецца, як гэта цымбалісты іграюць

на паточных, шырспажывецкіх інструментах! Ды і ўся галіна цяпер на грані закрыцця: няма матэрыялаў (драўніны?!), струн, палачак, медыятараў, няма майстроў і Бог ведае яшчэ чаго! Разам з тым ёсьць шмат цудоўных выкананіяў, якія не маюць на чым іграць, якія проста абавязаны мець уласныя страдыварыўскія домры, гварнерыўскія цымбалы, амациеўскія балалайкі і гітары. А тут... Каб адрамантаваць інструмент, таксама трэба пабегаць, пашукаць майстра. Нядзіва, што прыстойныя інструменты каштуюць цяпер неверагодных грошай: напрыклад, баян «Юпітэр» цягне сёння на 15—20 тысяч. Ці шмат знойдзецца музыкантаў з кішэнням такога аб'ёму?

Калі на мінульым конкурсе музыканты з розных рэгіёнаў рэспублікі прадстаўлялі розныя музычныя установы і арганізацыі, дык другі конкурс меў больш вузкі, акадэмічны характар. У асноўным у ім удзельнічалі выхаванцы Белдзяржкансерваторыі. Крыху здзівіла адсутнасць прадстаўнікоў Мінскага інстытута культуры, дзе ёсьць нядрэнныя выкананіяўцы педагогі. З мэтай пашырэння рамак конкурсу, надання яму дэмакратычнай скіраванасці ў перспектыве мяркуеца ўвесці раздзел ансамбляў. Наступны конкурс імя І. Жыновіча будзе адкрыты, у ім змогуць удзельнічаць прадстаўнікі іншых рэспублік, што дазволіць больш выразна ацаніць свае здабыткі і недахопы.

Прыемна адзначыць арганізацыйную збалансаванасць конкурсу. Інстытут павышэння кваліфікацыі падгадаў час і выклікаў выкладыкаў «народнікаў» з музычных вучылішчаў рэспублікі, забяспечыў наведванне канцэртаў, чаго нельга сказаць пра іншыя установы, дзе педагогі на словах выказываюць на карысць развіцця беларускай музыкі, а на справе абыякавыя да конкурсу і нават замінююць студэнтам трапіцца на яго.

Сёлетні конкурс — адна з найбольш значных з'яў музычнага жыцця апошніяга часу, вынік ініцыятывы і паслядоўнасці БДК, Міністэрства культуры, Музычнага таварыства, факультета народных інструментаў кансерваторіі на чале з дэканам Б. Сінецкім.

На заканчэнне прывяду слова Міхася Казінца, які на закрыцці конкурсу сказаў: «У нас апошнім часам шмат прэтэнзій да моладзі, яна быццам бы мала на што здольная. Гэта не так! У нас выдатная моладзь! На конкурсе мы маглі пераканацца, якая багатая наша зямля на таленты. Таленавітыя людзі — наш гонар, надзея і будучыня!».